

На ўспамін ад славістаў

У межах XV з'езда славістаў у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце працавала кніжная выстаўка, арганізаваная Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Як распавяла дырэктар бібліятэкі Наталля Бярозкіна, дэлегацыі не прывозілі кнігі з сабой, але кожная краіна-ўдзельніца даслала абраныя навуковыя працы поштай — на адрас бібліятэкі. І хоць на афармленне дакументаў у супрацоўнікаў пайшоў цэлы дзень, затое пасля выстаўкі кнігі будуць захоўвацца ў бібліятэцы, і ўсе жадаючыя змогуць з імі азнаёміцца. Калі знойдуцца дублетныя матэрыялы, іх перададуць у Нацыянальную бібліятэку Беларусі.

На выстаўцы былі прадстаўлены каля тысячы кніг з Італіі, Бельгіі, Канады, Аўстрыі, Германіі, Швецыі, Францыі, Швейцарыі, Польшчы, Балгарыі, Чэхіі, Венгрыі і інш. — усяго болей як з 20 краін. Але самыя вялікія экспазіцыі ў Расіі, Украіны і Беларусі. Тэматыка выданняў — праблемы мовазнаўства, літаратуры на славянскіх мовах, культуры, мастацтва і г.д.

— Сапраўды, надзвычай цікавая выстаўка, — узрушаны прафесар Іван Саверчанка. — Былі прадстаўлены лепшыя інтэлектуальныя здабыткі вучоных усяго свету, закрунуты ўвесь комплекс гуманітарных праблем і пытанняў, якія стаяць перад сучаснай славістыкай. Да таго ж, выстаўляліся найноўшыя і найлепшыя працы. Уразілі мяне італьянская і сербская выстаўкі. Годна

прадстаўленыя і нашы выдавецтвы. Але пакуль мы яшчэ знаёмімся. Ацаніць усё значэнне можна толькі з часам, калі глыбей вывучыш літаратуру. Да таго ж, і выстаўка, і сам з'езд — гэта новыя сустрэчы са старымі знаёмымі, сустрэчы радасныя, сентыментальныя. На жаль, многія мае старэйшыя калегі не змаглі прыехаць. Прафесар Ротэ, найбуйнейшы спецыяліст свету па славістыцы, літаральна напярэдадні з'езда даслаў ліст, што прысутнічаць не будзе. Але нягледзячы на тое, што яго няма, ён працуе — над нашым сумесным, пакуль што сакрэтным, праектам. Так, першыя два дні паказалі, што сустрэчы навукоўцаў — сур'ёзны імпульс для развіцця навукі, асабістага сталення, новых творчых пошукаў.

На правах краіны, якая прымае з'езд, Беларусь прадставіла найбольшую колькасць выданняў: на трох стэндах можна было пабачыць лепшыя кніжныя ўзоры, напрыклад, фотаальбомы ці факсімілье «Гісторыі беларускай (крыўскай) кнігі» Ластоўскага, а таксама навуковую і мастацкую літаратуру.

— Разам з матэрыяламі кангрэса нам далі спісы сталічных кніжных крамаў, — распавяла прадстаўніца нямецкага боку Святлана Маргель. — Мы ўжо абмеркавалі гэта з калегамі і падзівіліся, як многа ў Мінску кнігарняў — у Германіі менш. Мы вырашылі абавязкова іх паглядзець. Прыемна, што кнігі, найбольшыя духоўныя каштоўнасці, так у вас шануюцца. І гэта стварае станоўчае ўражанне пра Беларусь.

Анастасія ГРЫШЧУК